



Flashcardo.com

Við vonum að þessi prentanlegu spjöld verði þér gagnleg. Til að finna enn fleiri vörur með spjöldum geturðu farið á vefsíðuna okkar www.flashcardo.com/is. Á Flashcardo.com bjóðum við upp á rafræn spjöld, spjöld með endurtekningu með millibili, myndbands-spjöld og margt fleira. Allt ókeypis og tilbúið til að nota fyrir nemendur um allan heim.

Höfundarréttur, leyfisathugasemdir

Þetta PDF-skjal er varið samkvæmt höfundarréttarlögum og öll réttindi áskilin. Þú mátt deila þessu PDF-skjali með hverjum sem er. Hins vegar er þér ekki heimilt að selja þetta PDF-skjal eða innihald þess. Ef þú hefur einhverjar spurningar, vinsamlegast farðu á www.flashcardo.com/is til að hafa samband við okkur. Þakka þér fyrir!

Fyrirvari um ábyrgð

ÞETTA PDF-SKJAL ER VEITT „EINS OG ÞAÐ ER“, ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR AF NEINU TAGI, HVORKI BEINNAR NÉ ÓBEINNAR, ÞAR Á MEÐAL EN EKKI AÐEINS ÁBYRGÐAR UM SELJANLEIKA, HÆFNI TIL SÉRSTAKRA NOTA EÐA BROT Á RÉTTINDUM ANNARRA. UNDIR ENGINUM KRINGUMSTÆÐUM BER HÖFUNDUM EÐA HÖFUNDARRÉTTARHÖFUM ÁBYRGÐ Á NEINNI KRÖFU, TJÓNI EÐA ANNARRI ÁBYRGÐ, HVORKI Í MÁLSMEÐFERÐ, SKAÐABÓTAMÁLI EÐA ANNARS, SEM KEMUR FRAM VEGNA EÐA Í TENGLUM VIÐ PDF-SKJALIÐ EÐA NOTKUN EÐA AÐRAR VIÐSKIPTARÁÐSTAFANIR MEÐ PDF-SKJALIÐ.

Höfundarréttur © 2025 Flashcardo.com. Öll réttindi áskilin

Prentun á báðar hliðar

Vinsamlegast athugaðu að þessi spjöld eru ætluð til að prenta á báðar hliðar. Ef prentarinn þinn getur ekki prentað á báðar hliðar skaltu hlaða niður PDF-skjölum með einstökum spjöldum til prentunar.

я

ты

ён

яна

яно

мы

вы

яны

што

хто

дзе

чаму

як

які

калі

тады

калі

сапраўды

але

таму што

не

hann

þú

ég

við

það

hún

hvað

þeir

þið

afhverju

hvar

hver

hvenær

hvor

hvernig

í alvöru

ef

þá

ekki

af því að

en

гэты

Мне гэта трэба

Колькі гэта каштуе?

той

усе

або

і

ведаць

Я ведаю

Я не ведаю

думаць

прыходзіць

пакласці

браць

знайсці

слухаць

працаваць

гаварыць

даваць

падабацца

дапамагаць

Hvað kostar þetta?

Ég þarf þetta

þetta

eða

allt

það

Ég veit

að vita

og

að koma

að hugsa

Ég veit ekki

að finna

að taka

að setja

að tala

að vinna

að hlusta

að hjálpa

að líka

að gefa

кахаць

званіць

чакаць

Ты мне падабаешся

Мне гэта не падабаецца

Ты мяне кахаеш?

Я цябе кахаю

нуль

адзін

два

тры

чатыры

пяць

шэсць

сем

восем

дзевяць

дзесяць

адзінаццаць

дванаццаць

трынаццаць

að bíða

að hringja

að elska

Elskarðu mig?

Mér líkar þetta ekki

Mér líkar vel við þig

1

0

Ég elska þig

4

3

2

7

6

5

10

9

8

13

12

11

чатырнаццаць

пятнаццаць

шаснаццаць

сямнаццаць

васямнаццаць

дзевятнаццаць

дваццаць

новы

стары

мала

шмат

колькі?

колькі?

няправільны

правільны

дрэнны

добры

шчаслівы

кароткі

доўгі

маленькі

16

15

14

19

18

17

gamalt

nýtt

20

Hversu mikið?

margir

fáir

rétt

rangt

Hversu margir?

hamingjusamur

góður

vondur

lítil

langur

stuttur

вялікі

там

тут

правы

левы

прыгожы

малады

стары

прывітанне

убачымся

добра

беражы сябе

не хвалюйся

канешне

добры дзень

вітаю

пакуль

да пабачэння

даруйце

выбачай

дзякуй

hér

þar

stór

fallegur

vinstri

hægri

halló

gamall

ungur

farðu varlega

allt í lagi

sjáumst

góðan dag

auðvitað

ekki hafa áhyggjur

bless

bæ bæ

hæ

þakka þér

fyrirgefðu

afsakið

калі ласка

Я хачу гэта

цяпер

поўдзень

раніца

ноч

раніца

вечар

дзень

поўнач

гадзіна

хвіліна

секунда

дзень

тыдзень

месяц

год

час

дата

пазаўчора

учора

núna

ég vil þetta

vinsamlegast

nótt

morgunn

eftir hádegi

hádegi

kvöld

morgunn

mínúta

klukkustund

miðnætti

vika

dagur

sekúnda

tími

ár

mánuður

í gær

í fyrradag

dagsetning

сёння

заўтра

паслязаўтра

панядзелак

аўторак

серада

чацвер

пятніца

субота

нядзеля

Заўтра субота

жыццё

жанчына

чалавек

каханне

хлопец

сяброўка

сябар

пацалунак

сэкс

дзіця

dagurinn eftir morgundaginn	á morgun	í dag
miðvikudagur	þriðjudagur	mánudagur
laugardagur	föstudagur	fimmtudagur
líf	Á morgun er laugardagur	sunnudagur
ást	maður	kona
vinur	kærasta	kærasti
barn	kynlíf	koss

дзіцятка

дзяўчынка

хлопчык

мама

тата

маці

бацька

бацькі

сын

дачка

малодшая сястра

малодшы брат

старэйшая сястра

старэйшы брат

стаяць

сядзець

ляжаць

зачыніць

адчыніць

прайграць

перамагаць

strákur

stelpa

ungbarn

móðir

pabbi

mamma

sonur

foreldrar

faðir

litli bróðir

litla systir

dóttir

að standa

stóri bróðir

stóra systir

að loka

að liggja

að sitja

að sigra

að tapa

að opna

паміраць

жыць

уключыць

выключыць

забіваць

параніць

кранаць

глядзець

піць

есці

хадзіць

сустракаць

рабіць стаўку

цалаваць

прытрымлівацца

ажаніцца

адказваць

пытаць

пытанне

кампанія

бізнес

að kveikja á

að lifa

að deyja

að meiða

að drepa

að slökkva á

að drekka

að horfa

að snerta

að hitta

að ganga

að borða

að elta

að kyssa

að veðja

að spyrja

að svara

að giftast

viðskipti

fyrirtæki

spurning

праца

грошы

тэлефон

офіс

урач

бальніца

медсястра

паліцэйскі

прэзідэнт

белы

чорны

чырвоны

сіні

зялёны

жоўты

павольны

хуткі

смешны

несправядлівы

справядлівы

складаны

sími

peningar

starf

spítali

læknir

skrifstofa

forseti

lögreglumaður

hjúkrunarfræðingur

rauður

svartur

hvítur

gulur

grænn

blár

fyndið

fljótt

hægt

erfitt

réttlátt

óréttlátt

просты

Гэта складана

багаты

бедны

моцны

слабы

бяспечны

стомлены

горды

сыты

хворы

здаровы

злы

нізкі

высокі

прамы

кожны

заўсёды

насамрэч

зноў

ужо

ríkur

Þetta er erfitt

auðvelt

veikburða

sterkur

fátækur

stoltur

þreyttur

öruggur

heilbrigður

veikur

saddur

hár

lágur

reiður

alltaf

sérhver

beinn

nú þegar

aftur

reyndar

менш

самы

больш

Я хачу больш

ніхто

вельмі

жывёліна

свіння

карова

конь

сабака

авечка

малпа

кот

мядзведзь

курыца

качка

матэль

пчала

рыба

павук

meira

mest

minna

mjög

ekkert

Ég vil meira

kýr

svín

dýr

kind

hundur

hestur

björn

köttur

api

fiðrildi

önd

kjúklingur

könguló

fiskur

býfluga

змяя

звонку

унутры

далёка

блізка

пад

над

побач

пярэдні

задні

салодкі

кіслы

дзіўны

мяккі

цвёрды

мілы

дурны

шалёны

заняты

высокі

нізкі

inni

úti

snákur

fyrir neðan

nálægt

langt í burtu

framan

við hliðina á

fyrir ofan

súr

sætur

aftan

hart

mjúkt

skríttinn

brjálaður

heimskur

sætur

lágvaxinn

hávaxinn

upptekinn

занепакоены

здзіўлены

круты

добра выхаваны

злы

разумны

халодны

гарачы

галава

нос

валасы

рот

вуха

вока

рука

ступня

сэрца

мозг

цягнуць

штурхаць

націскаць

svalur

hissa

áhyggjufullur

snjall

illur

prúður

höfuð

heitur

kaldur

munur

hár

nef

hönd

auga

eyra

heili

hjarta

fótur

að ýta

að ýta

að toga

біць

лавіць

біцца

кідаць

бегчы

чытаць

пісаць

правіць

лічыць

рэзаць

прадаваць

купляць

плаціць

вучыцца

марыць

спаць

гуляць

святкаваць

адпачываць

атрымліваць асалоду

чысціць

að berjast

að grípa

að slá

að lesa

að hlaupa

að kasta

að telja

að gera við

að skrifa

að kaupa

að selja

að klippa

að dreyma

að læra

að borga

að fagna

að spila

að sofa

að þrífa

að njóta

að hvíla

школа

дом

дзверы

муж

жонка

вяселле

чалавек

аўтамабіль

дом

горад

лічба

дваццаць адзін

дваццаць два

дваццаць шэсць

трыццаць

трыццаць адзін

трыццаць тры

трыццаць сем

сорак

сорак адзін

сорак чатыры

hurð

hús

skóli

brúðkaup

eiginkona

eiginmaður

heimili

bíll

manneskja

21

tala

borg

30

26

22

37

33

31

44

41

40

сорак восем

пяцьдзясят

пяцьдзясят адзін

пяцьдзясят пяць

пяцьдзясят дзевяць

шэсцьдзясят

шэсцьдзясят адзін

шэсцьдзясят два

шэсцьдзясят шэсць

семдзясят

семдзясят адзін

семдзясят тры

семдзясят сем

восемдзясят

восемдзясят адзін

восемдзясят чатыры

восемдзясят восем

дзевяноста

дзевяноста адзін

дзевяноста пяць

дзевяноста дзевяць

51

50

48

60

59

55

66

62

61

73

71

70

81

80

77

90

88

84

99

95

91

СТО

адна тысяча

дзесяць тысяч

СТО ТЫСЯЧ

адзін мільён

мой сабака

ТВОЙ КОТ

яе сукенка

яго машына

яго мяч

наш дом

ваша каманда

іх кампанія

усе

разам

іншае

не важна

ваша здароўе

расслабся

я згодзен

вітаем

10.000

1000

100

hundurinn minn

1.000.000

100.000

bíllinn hans

kjóllinn hennar

kötturinn þinn

liðið þitt

heimili okkar

bolti þess

saman

allir

fyrirtækið þeirra

skál

skiptir ekki máli

annað

velkominn

ég er sammála

slakaðu á

не хвалюйся

павярні направа

павярні налева

ідзі прама

Хадзем са мной

яйка

сыр

малако

рыба

мяса

гародніна

садавіна

костка

алей

хлеб

цукар

шакалад

цукерка

торт

напой

вада

beygðu til vinstri

beygðu til hægri

engar áhyggjur

egg

komdu með mér

farðu beint

fiskur

mjólk

ostur

ávöxtur

grænmeti

kjöt

brauð

olía

bein

nammi

súkkulaði

sykur

vatn

drykkur

kaka

газіроўка

кава

гарбата

піва

віно

салата

суп

дэсерт

сняданак

абед

вячэра

піца

аўтобус

цягнік

чыгуначная станцыя

аўтобусны прыпынак

самалёт

карабель

грузавік

ровар

матацыкл

te

kaffi

sódavatn

salat

vín

bjór

morgunverður

eftirréttur

súpa

pítsa

kvöldverður

hádegisverður

lestarstöð

lest

strætó

skip

flugvél

strætóstoppistöð

mótorhjól

reiðhjól

vörubíll

таксі

святлафор

аўтастаянка

дарога

адзенне

абутак

паліто

швэдар

кашуля

куртка

касцюм

штаны

сукенка

футболка

шкарпэтка

бюстгальтар

трусы

акуляры

сумачка

гаманец

кашалёк

bílastæði

umferðarljós

leigubíll

skór

flík

vegur

skyrta

peysa

kápa

buxur

jakkaft

jakki

sokkur

stuttermabólur

kjól

gleraugu

nærbuxur

brjóstahaldari

seðlaveski

veski

handtaska

пярсцёнак

капялюш

гадзіннік

кішэнь

Як цябе завуць?

Мяне завуць Дэвід

Мне дваццаць два гады

Як маешся?

Ты ў парадку?

Дзе туалет?

Я сумую па табе

вясна

лета

восень

зіма

студзень

люты

сакавік

красавік

май

чэрвень

úr

hattur

hringur

Ég heiti David

Hvað heitirðu?

vasi

Er allt í lagi?

Hvernig hefurðu það?

Ég er 22 ára gamall

vor

Ég sakna þín

Hvar er klósettið?

vetur

haust

sumar

mars

febrúar

janúar

júní

maí

apríl

ліпень

жнівень

верасень

кастрычнік

лістапад

снежань

пакупкі

рахунак

рынак

супермаркет

будынак

кватэра

універсітэт

ферма

царква

рэстаран

бар

трэнажорная зала

парк

туалет

карта

september

ágúst

júlí

desember

nóvember

október

markaður

reikningur

innkaup

íbúð

bygging

matvöruverslun

kirkja

bóndabær

háskóli

rækt

bar

veitingastaður

kort

klósett

garður

хуткая дапамога

паліцыя

пісталет

пажарныя

краіна

прыгарад

вёска

здароўе

медыцына

аварыя

пацыент

аперацыя

таблетка

гарачка

простуда

рана

прыём

кашаль

шыя

дупа

плячо

byssa

lögregla

sjúkrabíll

úthverfi

land

slökkviliðsmenn

læknisfræði

heilsa

þorp

skurðaðgerð

sjúklingur

slys

kvef

hiti

pilla

hósti

pantaður tími

sár

öxl

rass

háls

калена

нага

рука

живот

грудзі

спіна

зуб

язык

губа

палец

палец нагі

страўнік

лёгкае

печань

нерв

нырка

кішэчнік

колер

аранжавы

шэры

карычневы

handleggur

fótleggur

hné

bak

brjóst

kviður

vör

tunga

tönn

magi

tá

finger

taug

lifur

lunga

litur

þarmur

nýra

brúnn

grár

appelsínugulur

ружовы

нудны

цяжкі

лёгкі

самотны

галодны

які хоча піць

сумны

круты

плоскі

круглы

квадратны

вузкі

шырокі

глыбокі

мелкі

велізарны

поўнач

усход

поўдзень

захад

þungt

leiðinlegt

bleikur

svangur

einmana

létt

brattur

dapur

þyrstur

ferhyrndur

kringlóttur

flatúr

djúpur

breiður

þröngur

norður

risastór

grunnt

vestur

súður

austur

брудны

чысты

поўны

пусты

дарагі

танны

цёмны

светлы

сэксуальны

лянівы

смелы

шчодры

прыгожы

брыдкі

дурны

прыязны

вінаваты

сляпы

п'яны

мокры

сухі

fullt

hreinn

skítugur

ódýrt

dýrt

tómt

kynþokkafullur

ljóst

dökkt

örlátur

hugrakkur

latur

kjánalegur

ljótur

myndarlegur

blindur

sekur

vinalegur

þurr

blautur

fullur

цёплы

гучны

ціхі

бясшумны

кухня

ванная

гасцёўня

спальня

сад

гараж

сцяна

падвал

туалет

лесвіца

дах

акно

нож

кубак

шклянка

талерка

шклянка

þögn

hávær

hlýr

baðherbergi

eldhús

hljóður

garður

svefnherbergi

stofa

kjallari

veggur

bílskúr

þak

stigi

klósett

bolli

hnífur

gluggi

glas

diskur

glas

смеццевы бак

міска

тэлевізар

пісьмовы стол

ложак

люстэрка

душ

канапа

карціна

гадзіннік

стол

крэсла

басейн

званок

сусед

пацярпець няўдачу

выбіраць

страляць

галасаваць

падаць

абараняць

sjónvarpstæki

skál

ruslatunna

spegill

rúm

skrifborð

mynd

sófi

sturta

stóll

borð

klukka

nágranni

bjalla

sundlaug

að skjóta

að velja

að mistakast

að verja

að falla

að kjósa

атакаваць

красці

гарэць

ратаваць

паліць

лятаць

несці

пляваць

біць

кусаць

дыхаць

нюхаць

плакаць

спяваць

усміхацца

смяяцца

расці

сціскацца

спрачацца

пагражаць

дзяліць

að brenna

að stela

að ráðast á

að fljúga

að reykja

að bjarga

að sparka

að hrækja

að bera

að lykta

að anda

að bíta

að brosa

að syngja

að gráta

að skreppa saman

að vaxa

að hlæja

að deila

að ógna

að rífast

карміць

хаваць

папярэджваць

плаваць

скакаць

каціць

паднімаць

капаць

капіяваць

дастаўляць

шукаць

практыкаваць

падарожнічаць

фарбаваць

прымаць душ

адкрываць

замыкаць

мыць

маліцца

гатаваць

кніга

að vara við

að fela

að gefa að borða

að rúlla

að hoppa

að synda

að afrita

að grafa

að lyfta

að æfa

að leita að

að afhenda

að fara í sturtu

að mála

að ferðast

að þvo

að læsa

að opna

bók

að elda

að biðja

бібліятэка

дамашняя работа

экзамен

урок

навука

гісторыя

мастацтва

англійская мова

французская мова

ручка

аловак

тры працэнты

першы

другі

трэці

чацвёрты

вынік

квадрат

круг

плошча

даследаванне

próf

heimavinna

bókasafn

saga

vísindi

kennslustund

franska

enska

list

3%

blýantur

penni

þriðji

annar

fyrsti

ferningur

útkoma

fjórði

rannsókn

svæði

hringur

ступень

бакалаўр

магістр

х менш за у

х больш за у

стрэс

страхоўка

персанал

аддзел

заробак

адрас

ліст

капітан

дэтэктыў

лётчык

прафесар

настаўнік

юрыст

сакратарка

памочнік

суддзя

master

bakkalár

gráða

streita

$x > y$

$x < y$

deild

starfsfólk

trygging

bréf

heimilisfang

laun

flugmaður

einkaspæjari

skipstjóri

lögfræðingur

kennari

prófessor

dómari

aðstoðarmaður

ritari

дырэктар

менеджар

кухар

таксіст

кіроўца аўтобуса

злачынец

мадэль

мастак

нумар тэлефона

сігнал

дадатак

чат

файл

url

адрас электроннай пошты

сайт

электронная пошта

мабільны тэлефон

закон

турма

доказ

kokkur

yfirmaður

forstjóri

glæpamaður

rútubílstjóri

leigubílstjóri

símanúmer

listamaður

fyrirsæta

spjall

app

merki

netfang

vefslóð

skjal

farsími

tölvupóstur

vefsíða

sönnunargagn

fangelsi

lög

штраф

сведка

суд

подпис

страта

прибыток

клиент

сума

кредитная картка

пароль

банкомат

басейн

енергія

камера

радыё

падарунак

бутэлька

пакет

ключ

лялька

анёл

dómstóll

vitni

sekt

hagnaður

tap

undirskrift

greiðslukort

upphæð

viðskiptavinur

sundlaug

hraðbanki

lykilorð

útvarp

myndavél

rafmagn

poki

flaska

gjöf

engill

dúkka

lykill

расческа

зубная паста

зубная щотка

шампунь

крэм

сурвэтка

памада

ТБ

кіно

навіны

месца

білет

экран

музыка

сцэна

аўдыторыя

жывапіс

жарт

артыкул

газета

часопіс

tannbursti

tannkrem

greiða

tissjú

krem

sjampó

bíó

sjónvarp

varalitur

miði

sæti

fréttir

svið

tónlist

kvikmyndatjald

brandari

málverk

áhorfendur

tímarit

dagblað

grein

рэклама

прырода

попел

агонь

алмаз

Месяц

Зямля

Сонца

зорка

планета

сусвет

бераг

возера

лес

пустыня

пагорак

скала

рака

даліна

гара

востраў

aska

náttúra

auglýsing

tungl

demantur

eldur

stjarna

sól

jörð

sjávarströnd

alheimur

pláneta

eyðimörk

skógur

stöðuvatn

á

klettur

hóll

eyja

fjall

dalur

акіян

мора

надвор'е

лёд

снег

шторм

дождж

вецер

расліна

дрэва

трава

ружа

кветка

газ

метал

золата

срэбра

Срэбра таннейшае за
золата

Золата даражэйшае за
срэбра

адпачынак

член

veður

sjór

haf

stormur

snjór

ís

planta

vindur

rigning

rós

gras

tré

málmur

gas

blóm

Silfur er ódýrara en gull

silfur

gull

meðlimur

frídagur

Gull er dýrara en silfur

гатэль

пляж

госць

дзень нараджэння

Каляды

Новы год

Вялікдзень

дзядзька

цётка

бабуля

дзядуля

бабуля

дзядуля

смерць

магіла

развод

нявеста

жаніх

сто адзін

сто пяць

сто дзесяць

gestur

strönd

hótel

nýtt ár

jól

afmæli

frænka

frændi

páskar

móðuramma

föðurafi

föðuramma

gröf

dauði

móðurafi

brúðgumi

brúður

skilnaður

110

105

101

сто пяцьдзясят адзін

дзвесце

дзвесце два

дзвесце шэсць

дзвесце дваццаць

дзвесце шэсцьдзясят два

трыста

трыста тры

трыста сем

трыста трыццаць

трыста семдзясят тры

чатырыста

чатырыста чатыры

чатырыста восем

чатырыста сорак

чатырыста восемдзясят
чатыры

пяцьсот

пяцьсот пяць

пяцьсот дзевяць

пяцьсот пяцьдзясят

пяцьсот дзевяноста пяць

202

200

151

262

220

206

307

303

300

400

373

330

440

408

404

505

500

484

595

550

509

шэсцьсот

шэсцьсот адзін

шэсцьсот шэсць

шэсцьсот шаснаццаць

шэсцьсот шэсцьдзясят

семсот

семсот два

семсот сем

семсот дваццаць сем

семсот семдзясят

восемсот

восемсот тры

восемсот восем

восемсот трыццаць восем

восемсот восемдзясят

дзевяцьсот

дзевяцьсот чатыры

дзевяцьсот дзевяць

дзевяцьсот сорак дзевяць

дзевяцьсот дзевяноста

тыгр

606

601

600

700

660

616

727

707

702

803

800

770

880

838

808

909

904

900

tígrisdýr

990

949

мыш

пацук

трус

леў

асёл

слон

птушка

пеўнік

голуб

гусь

насякомае

жук

камар

муха

мурашка

кіт

акула

дэльфін

смоўж

жаба

часта

kanína

rotta

mús

fíll

asni

ljón

dúfa

hani

fugl

padda

skordýr

gæs

maur

fluga

moskítófluga

höfrungur

hákarl

hvalur

oft

froskur

snigill

неадкладна

раптам

хоць

гімнастыка

тэніс

бег

веласпорт

гольф

катанне на каньках

футбол

баскетбол

плаванне

дайвінг

пешы турызм

Вялікабрытанія

Іспанія

Швейцарыя

Італія

Францыя

Германія

Тайланд

þó að

skyndilega

strax

hlaup

tennis

fimleikar

skautar

golf

hjólreiðar

sund

körfubolti

fótbolti

Bretland

fjallganga

köfun

Ítalía

Sviss

Spánn

Taíland

Þýskaland

Frakkland

Сінгапур

Расія

Японія

Ізраіль

Індыя

Кітай

Злучаныя Штаты Амерыкі

Мексіка

Канада

Чылі

Бразілія

Аргенціна

Паўднёвая Афрыка

Нігерыя

Марока

Лівія

Кенія

Алжыр

Егіпет

Новая Зеландыя

Аўстралія

Japan

Rússland

Singapúr

Kína

Indland

Ísrael

Kanada

Mexíkó

Bandaríkin

Argentína

Brasilía

Síle

Marokkó

Nígíría

Suður-Afríka

Alsír

Kenía

Líbía

Ástralía

Nýja Sjáland

Egyptaland

Афрыка

Еўропа

Азія

Амерыка

чвэрць гадзіны

паўгадзіны

тры чвэрці гадзіны

адна гадзіна

дзе гадзіны пяць хвілін

тры гадзіны дзесяць хвілін

чвэрць пятай

пяць гадзін дваццаць
хвілін

шэсць гадзін дваццаць
пяць хвілін

палова восьмай

восем трыццаць пяць

без дваццаці хвілін
дзесяць

без чвэрці адзінаццаць

без дзесяці хвілін
дванаццаць

без пяці хвілін гадзіна

адна гадзіна ночы

дзе гадзіны папаўдні

Asía

Evrópa

Afríka

hálf tími

kortér

Ameríka

2:05

1:00

þrjú kortér

5:20

4:15

3:10

8:35

7:30

6:25

11:50

10:45

9:40

klukkan tvö eftir hádegi

klukkan eitt að morgni

12:55

мінулы тыдзень

гэты тыдзень

наступны тыдзень

мінулы год

гэты год

наступны год

мінулы месяц

гэты месяц

наступны месяц

першага студзеня дзве тысячы
чатырнаццатага года

дваццаць пятага лютага
дзве тысячы трэцяга года

дванаццатага красавіка
тысяча дзевяцьсот
восемдзсят восьмага года

трынаццатага кастрычніка
тысяча восемсот
дзевяноста дзявятага года

трыццатага верасня
тысяча дзевяцьсот сёмага
года

дванаццатага снежня
двухтысячнага года

лоб

маршчына

падбародак

шчака

барада

вейкі

næsta vika

þessi vika

síðasta vika

næsta ár

þetta ár

síðasta ár

næsti mánuður

þessi mánuður

síðasti mánuður

1988-04-12

2003-02-25

2014-01-01

2000-12-12

1907-09-30

1899-10-13

haka

hrukka

enni

augnhár

skegg

kinn

брыво

талія

патыліца

грудная клетка

вялікі палец

мезенец

безназоўны палец

сярэдні палец

указальны палец

запясце

пазногаць

пятка

пазваночнік

мускул

косць

шкілет

рабро

пазванок

мачавы пузыр

вена

артэрыя

hnakkagróf

mitti

augabrún

litlifingur

þumall

brjóstkassi

vísifingur

langatöng

baugfingur

hæll

fingerhögl

úlnliður

bein

vöðvi

hryggur

hryggjarliður

rifbein

beinagrind

slagæð

æð

þvagblaðra

похва

сперма

пеніс

яечка

сакавіты

востры

салёны

сыры

вараны

сарамлівы

прагны

строгі

глухі

typpi

sæði

leggöng

sterkur

safaríkur

eista

soðið

hrár

saltur

strangur

gráðugur

feiminn

heyrnarlaus